

Чырвоная Зьмена

№ 43 (1010)

ПЯТНІЦА, 21-га лютага 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКОЙ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПДІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВЫДАВАННЯ IX.

Конфэрэнцыя ўдарнікаў Фрунзэўскага раёну

Учора ўвечары ў памяшканьні клюбу Акрыкянкому адкрылася раённая конфэрэнцыя ўдарнікаў Фрунзэўскага раёну.

Пасьля абраньня прэзыдыуму, у склад якога ўвайшло 49 асоб, у тым ліку т. т. Гей, Васілевіч, Галадзед, Грысевіч, Рыжой, Гурэвіч, Славінскі і інш. і гавароўкага прэзыдыуму ў складзе т. т. Сталіна, Малава, Варашылава, Тэльмана, Орджонікідзе і Куйбышава, конфэрэнцыя заслухала доклад аднаго са сакратара ЦК КП(б)Б тав. Гея аб калектывізацыі сельскай гаспадаркі і задачах рабочае клясы і доклад старшыні ВСНГБ тов. Грысевіча аб выкананьні прафінплэну за першы квартал 1929-30 г.

Конфэрэнцыя паслаа прывітальныя тэлеграмы ЦК УсеКП(б), ЦК КП(б)Б і тав. Сталіну.

Суцэльная калектывізацыя—аснова ліквідацыі кулацтва, як клясы

За правільную орыентацыю комсамольскай арганізацыі

„Каб знішчыць клясы, трэба, па-першае, знішчыць розьніцу паміж рабочымі і селянінам.—зрабіць усіх работнікамі. Гэтага нельга зрабіць адразу... Гэта можна вырашыць толькі арганізацыйнай перабудовай усё грамадзкае гаспадаркі, пераходам ад адзінай абсабленай таварнай гаспадаркі да грамадзкай буйнай гаспадаркі. Пааскорыць гэты пераход можна толькі такой дапамогай селяніну, якая-б давала яму магчымасьць у вялізарных памерах пачынаць ужо зямляробную тэхніку, ператварыўшы яе ў іранію“.

(Ленін, том XVI, стар. 352).

Мы ідзем шпаркім тэмпам да соцыялізму

Бурны размах нашага соцыялістычнага будаўніцтва, як у горадзе, так і ў вёсцы, з усёй яскравасьцю сьведчыць аб правільнасці ўзятай нашай партыйнай лініі. Рабочая кляса і асноўныя масы працоўнага сьляства пад кіраваньнем партыі ўступілі ў рашучую бойку з рэшткамі капіталізму ў нашай краіне. Клясавы вораг будзе дабіты магутным размахам соцыялістычнага будаўніцтва. ЦК УсеКП(б) у сваёй паставе гаворыць, што:

„Мы маем матэрыяльную базу для зьмены буйнай кулацкай вытворчасьці буйнай вытворчасьцю колгасаў, магутнага расоюваньня ўперад па адваротнае соцыялістычнае зямляробства, не гаворачы аб савгасах, рост якіх умова абганяе ўсе панавае меркаваньні. І тыя абставіны, што мы можам пачаць калектывізацыю вёсак, гэтыя абставіны, якія маюць рашучае значэньне для ўсёй народнай гаспадаркі СССР, далі партыі поўную падставу перайсьці ў сваёй практычнай рабоце ад палітыкі абмежаваньня эканомічнага тэндэнцыі кулацтва да палітыкі ліквідацыі кулацтва, як клясы“.

З гэтай устаноўкі трэба і выходзіць. Мы зараз маем усе магчымасьці да таго, каб замяніць вытворчасьць кулацкай вытворчасьцю колгасаў і савгасаў. Суцэльная калектывізацыя зьяўляецца базой для ліквідацыі кулацтва, як клясы. Колгасны рух расьце не па днях, а па гадынах. Дасягнута пакаваньне на той факт, што ў БССР памер калектывізацыі плошчы на 10-е лютага дасягае 59,6 проц., што складае 2 з паловай мільёны га. ЦК КП(б)Б ужо ўнёс прапанову аб абвешчваньні БССР рэспублікай суцэльнай калектывізацыі. Гэтая прапанова зьяўляецца вынікам бурнага колгаснага руху. Батрацтва, беднота і сэрэдняцтва масай сваёй пайшлі ў колгасы. Усе нашыя плянаваньня меркаваньні амаалялі далёка перавышанымі. І толькі на падставе масавай калектывізацыі, толькі на падставе мобілізацыі мас батрацтва, беднаты, у саюзе з сэрэдняком партыя рашуча праводзіць палітыку на ліквідацыю кулацтва, як клясы.

Агонь па правах опортуністы

Само жыцьцё разьбіла ўшчэнт тэорыю правах вынікаў і малавераў аб непаспяханым тэмпах індустрыялізацыі краіны, аб неатрэбнасьці такіх тэмпаў колгаснага і савгаснага будаўніцтва аб мірным урастаньні кулака ў соцыялізм, правыя выступаюць супроць ліквідацыі кулацтва, як клясы, іх тэорыя аб мірным сужыцьці з кулаком фактычна зьяўляюцца тэорыямі, якія ўвеквечваюць існаваньне клясаў, клясы сельскай буржуазіі і гэтыя тэорыі на сутнасці вядуць да буржуазнай рэстаўрацыі.

Праўдзіннае права ўхілу ў комсамольскай арганізацыі заключаецца ў тым, што маюцца тэорыі і тэорыіні аб перавышаньні маладога кулака ў комсамоле, аб недаацэнцы колгаснага руху, адмаўленьні ісьці ў колгас, прымірэнчы адносіны да клясавога ворага, патаканьне кулаку і адмаўленьне ад удзелу ў рабоце па ліквідацыі кулацтва, як клясы, няўдзячлівасьць дзяляцкага палыходу да вырашэньня палітычных спраў, забываньне клясавых інтарэсаў і ступаваньне клясавай барацьбы, недаацэнка палітычнай сутнасці работы сярод беднаты і батрацтва і г. д.

Правыя ўсялякімі мерамі імкнучыся затармазіць наша пясняквое соцыя-

лістычнае будаўніцтва. Затармазіць тэмпы індустрыялізацыі нашай краіны, затармазіць тэмпы соцыялістычнай перабудовы вёскі, затрымаць правядзеньне лініі партыі на ліквідацыю кулацтва, як клясы. Гэта ставіць ва ўсю шырыню пытаньне перад партыйнымі і комсамольскімі арганізацыямі зьверху да нізу ўзмацніць барацьбу з правым ухілам і прымірэнствам да яго, які ўяўляе сабою галоўную небяспеку на даным этапе нашага разьвіцьця, ні ў якой меры не паслабляючы барацьбу з „левай“ фразай, у якой-бы форме яна ні праўлялася.

Трэба ні на хвіліну не забываць аб тым, што галоўнай задачай у рабоце комсамольскіх ячэек зьяўляецца калектывізацыя і ліквідацыя кулацтва, як клясы і шырокая мобілізацыя батрацка-бядняцкіх мас вакол задач партыі. Той, хто забывае гэтую работу, хто ня здолен праводзіць лінію партыі і не праводзіць яе ў практычнай рабоце, хто ўзмацняе пазыцыі клясавога ворага,—павінен быць выкінуты з комсамолу.

НЕ ПАСЛАБЛЯЦЬ БАРАЦЬБЫ З „ЛЕВЫМІ“ ФРАЗАМІ

З усёй сілай удароўчы па праваму опортунізму, комсамольскія ячэйкі павінны самым рашучым чынам змагацца з „левай“ фразай, з тым, хто імкнэцца адарваць альбо супроцьпаставіць справу суцэльнай калектывізацыі—лініі ліквідацыі кулацтва, як клясы.

Усялякія разважаныя аб „голым“ раскулачваньні, хаця і гунаць на іх „рэволюцыйна“, на сутнасці сваёй граюць на руку клясаваму ворагу, узмацняючы яго пазыцыі.

Усялякія спробы падмены работы па суцэльнай калектывізацыі, па мобілізацыі батрацка-бядняцкіх мас голым адміністрацыйным павінны атрымаць з боку партыі і комсамолу рашучы адпор. Нельга ні ў якім разе дапусьціць і таго, каб іры раскулачваньні маемасьць кулакоў, у якой-бы там ні было ступені, пераходзіла ў рукі індывідуальных гаспадарак. З такімі настроямі і дзеяньнямі патрэбна весці самую ўпартую і жорсткую барацьбу. Даламагаць партыі па экспропрыяцыі і перадачы маемасьці кулакоў у недзялімыя фонды колгасаў.

Упарт праводзіць работу па масавай калектывізацыі, рашуча ажыццяўляючы лінію партыі па раскулачваньні—ліквідацыі кулацтва, як клясы ў раёнах суцэльнай калектывізацыі, комсамольскія ячэйкі ні на хвіліну не павінны паслабляць увагі і барацьбы з усімі манэўрамі кулакоў і падукальнікаў, якія разбазарваюць маемасьць, насенне, жывы і мёртвы інвэнтар.

Рашуча змагаючыся з усялякімі манэўрамі кулакоў, комсамольскія ячэйкі павінны сконцэнтравань усю ўвагу, усю энэргію на мобілізацыі батрацка-бядняцкіх мас на правядзеньне масавай калектывізацыі на ліквідацыю кулацтва, як клясы. Комсамольскія ячэйкі павінны самым рашучым чынам змагацца з усялякімі перагібамі ў раскулачваньні, калі імі закрываецца сэрэдняк, калі, у якой-бы там ні было форме сэрэдняк падводзіцца пад кулака. Такія перагібы граюць на руку клясавому ворагу, яны фактычна зрываюць справу суцэльнай калектывізацыі і тым самым фактычна адхіляюць сэрэдняка ад выкананьня галоўнага лэзунгу партыі на ліквідацыі кулацтва, як клясы.

Усялякія спробы „левай“ фразыраў павінны атрымаць руйнууючы адпор з боку партыйных і комсамольскіх арганізацый вёскі, бо той, хто замахваецца на кулака, закрывае сэрэдняка, хто ня здолен на барацьбу з кулаком разам з беднотай і сэрэдняцтвам, той прыносіць нам толькі шкоду, той выкрывае ленынскую лінію партыі.

ЛІКВІДАЦЫЯ КУЛАЦТВА, ЯК КЛЯСЫ—НЕАДЛУЧНАЯ ЧАСТКА СУЦЭЛЬНАЙ КОЛЕКТЫВІЗАЦЫІ

Комсамольскія арганізацыі павінны як мага хутчэй ушчыць сабе паварот

у палітыцы партыі і не чакаючы якіх-бы там ні было інструкцый зьверху, арганізуючы батрацтва і беднату вакол задач партыі, неадкладна прыняць самы актыўны удзел у рабоце па суцэльнай калектывізацыі і раскулачваньні кулакоў.

Кожны комсамалец павінен сабе ўдзімаць, што задача ліквідацыі кулацтва, як клясы, ня можа ставіцца па-за сувязь з ростам масавага колгаснага будаўніцтва, часткаю якога яна ўяўляецца. Бо, як гэта падкрэсьліў тав. Сталін у сваіх адказах на пытаньні сьвярдлоўцаў:

„Асноўным мэтадам ажыццяўленьня ліквідацыі кулацтва, як клясы, зьяўляецца мэтад калектывізацыі. Рэшта мер павінна быць прыстааваана да гэтага асноўнага мэтаду. Усё, што супярэчыць гэтаму мэтаду, або паслабляе яго значэньне, павінна быць адкінута“.

Паміж тым, частка таварышоў гэтага не разумее. Горын у сваім артыкуле зусім абышоў пытаньне, чым і робіць буйнейшую палітычную памылку аб даламожным лэзунгу партыі па абмежаваньні капіталістычных элемэнтаў у раёнах, дае яшчэ суцэльнай калектывізацыі не праведзена. Абход і адсутнасць устаноўкі па гэтым пытаньні дэзорыентуе комсамольскую арганізацыю. Нельга ні ў якім разе забываць таго, што раскулачваньне мы праводзім у раёнах суцэльнай калектывізацыі. У астатніх раёнах, дзе колгасны рух яшчэ не атрымаў масавага разьвіцьця, дзе слаба прыйшлі ў рух батрацка-бядняцкія масы, мы пачынаем лэзунг абмежаваньня капіталістычных элемэнтаў, але як „лэзунг даламожны“ у адносінах галоўнага лэзунгу па ліквідацыі кулацтва, як клясы.

Барацьба працоўных у Грэцыі разрастаецца жорстня сутычкі рабочых з паліцыяй

ВЕНА, 19. Як паведамляюць з Афін у барацьбу беспрацоўных у Грэцыі ўцягваюцца ўсё больш шырокія масы працоўных. У Салоніках беспрацоўныя табачнікі атакавалі табачную фабрыку Вікс. У выніку паміж рабочымі і паліцыяй адбыліся жорсткія сутычкі, якія працягваліся некалькі дзён. У памяшканьні фабрыкі знаходзяцца салдаты. Утвораны масавыя арышты рабочых.

На забараньне Цэргібелем „анты-фашыскай гвардыі“ рэволюцыйна моладзь Бэрліну адназла бурнымі дэманстрацыямі. Прайшоўшая міма рэдакцыі соцыял-фашыскага „Форвэртса“ налізна дэманстрантаў закідала яго воны наменьнямі ў знак пратэсту супроць ганебнай анты-савецкай кампаніі, на чале якой стаіць гэты карэлы лісток.



СУПРАЦЮНІК „ФОРВЭРТСА“ (РЕДАКТАРУ): — Супанойцеся, шафі! Гэта рабочыя масы вітаюць наш орган.

1.525 тысяч беспрацоўных у Англіі

ЛЭНДАН, 19. Кольнасць беспрацоўных у Англіі складае на 10-е лютага, 1930 году 1.525 тысяч чалавек.

Трэба асабліва падкрэсьліць, што: „Нельга ўяўляць лэзунгі „ліквідацыі кулацтва, як клясы“ і „абмежаваньне кулацтва“, як два самастойных і роўнапраўных лэзунгі. З часу пераходу на палітыку ліквідацыі кулацтва, як клясы, гэты апошні лэзунг стаў галоўным лэзунгам, а лэзунг абмежаваньня кулацтва ў раёнах без суцэльнай калектывізацыі ператварыўся з самастойнага лэзунгу ў лэзунг даламожны, у лэзунг даламагалыні ў адносінах галоўнага лэзунгу, у лэзунг, які палягчае ў гэтых апошніх раёнах падрыхтоўку ўмоў для пераходу да галоўнага лэзунгу. Палажэньне лэзунгу абмежаваньня кулацтва, як клясы, караным чынам зьмянілася ў сучасных новых умовах, у параўнаньні з тым становішчам, якое ён займаў год таму назад і раней“.

Вось з гэтай устаноўкі патрэбна і выходзіць. Хто гэтага не разумее альбо ня хоча ўразумець, той скатваецца з правільнай палітычнай лініі.

Рашучае выкарюваньне самых глыбокіх карэньняў капіталізму, ліквідацыя апошняй цьварыні капіталізму—кулацтва, як клясы, выклікае жорсткія абстрактныя клясавыя барацьбы. Клясавы вораг у прадсьмяротных сударгах усімі мерамі імкнэцца, каб сарваць нашу работу. Тав. Малаў кажа: „За апошнія два гады партыя настойліва падкрэсьлівала факты абстрактна-клясавыя барацьбы, зьвязанага з нашым наступленьнем на кулака. Зараз пры ажыццяўленьні палітыкі ліквідацыі кулацтва, як клясы, мы ня можам не падкрэсьліць неабходнасьці ў даны момант асабога абстрактна-клясавай барацьбы ў вёсцы. На новым этапе, калі з колгасным рухам непаруўна зьвязана раскулачваньне вёскі, нам непазьбежна пры-

дзецца сустрацца з новымі адчайнымі спробамі кулацкіх элемэнтаў, змагацца з колгасамі, змагацца, не застаючы ваючыся перад тэрорам і контррэволюцыйным выступленьнямі. Для некаторых раёнаў клясавая барацьба ў зьвязку з гэтым можа набыць у бліжэйшыя месяцы такую вострату, перад якой зьявіюць факты папярэдняга часу. Аб гэтым трэба памятаць“.

Трэба памятаць аб тым, што пытаньне „хто каго“ з абвешчана дню ня зьнята, бо „у барацьбе клясы пытаньне „хто каго“ будзе вырашана канчаткова і беспаваротна толькі тады, калі адна з кляс будзе канчаткова зьнішчана“. Было-б зусім няправільна думаць аб тым, што клясавая барацьба ўнутры колгасаў спыняецца. Такая думка зьяўляецца палітычна-шкоднай. Клясавая барацьба ў колгасах ёсьць, яна толькі прымае іншыя формы і гэта павінен ведаць кожны комсамалец. Барацьба з дробна-буржуазнымі ўласніцкімі настроямі, перабудова дробна-ўласніцкай ідэалогіі і арганізацыі працы і вытворчасьці і інш. павінны заняць галоўнае месца ў рабоце комсамольскіх ячэек. Толькі чоткае правядзеньне лініі партыі, актыўны ўдзел усёй масы комсамольцаў у клясавай барацьбе, рашучае ажыццяўленьне лініі партыі па калектывізацыі і ліквідацыі кулацтва, як клясы, арганізацыя батрацтва і беднаты пры адначасовым падцягненьні тэмпаў работы комсамольскіх ячэек да агульных тэмпаў і задач рэканструкцыйнага перыяду—забяспячэць выкананьне стаячых перад намі задач.

Ад рэдакцыі: Зьмяшчаючы гэты артыкул, рэдакцыя лічыць памылковым зьмяшчэньне ў „Чырвонай Зьмені“ артыкулу А. Горына „Бяз панікі і перагібаў“.

Весткі з Нямеччыны

Налёт паліцыі на дом компартыі у працягу 4 гадзін паліцыя „гаспадарыла“ у памяшканьні компартыі

Пролетарскія масы Бэрліну з рашучымі пратэстамі выступаюць супроць наглых дзеяньняў паліцыі

БЭРЛІН, 18. Сёньня вялікія атарды паліцыі абкружылі дом нямецкай компартыі. Паліцыя ўтварыла вобшык ва ўсіх памяшканьнях. Вобшык працягваўся каля 4 гадзін. Паліцыя дамагла пісьмовыя сталы. Вестка аб вобшыку шпарка разнесла слух рабочых кварталах Бэрліну. На пляцу перад домам сабралася вялізарная маса рабочых, якія дэманстравалі су-

проць паліцыі. Адбыліся сутычкі з паліцыяй перад памяшканьнем компартыі, на якім зараз-жа па сканчэньню вобшыку зьявіўся чырвоны сьцяг. Гэта выклікала сярод рабочых бурны энтузіязм і яны пачалі сьпываць Інтэрнацыянал. Паліцыя да пазьняга вечару імкнулася разганяць зьбіраўшыся патоўны рабочых.

БЭРЛІН, 19. „Рота Фана“ падкрэсьлівае, што паліцэйскі налёт на дом імя Карла Лібнехта зьяўляецца мерапрыемствам, задуманым ужо даўно з мэтай дабыць матэрыял для прадставачча забараненьня нямецкай камуністычнай партыі. Па словах „Рота Фана“, пасьля 4-х гадзіннага вобшыку паліцыя пакінула памяшканьне, захапіўшы з сабою два ручныя чамаданы і некалькі папак, напоўненых рознымі паперамі. З 98 проц. захопленнага матэрыялу паліцыя ўжо трэцюю частку прымушана была зьвернуць назад, таму што там ня было ніякіх абвінавачваньняў матэрыялу які-б можна было скарыстаць для паходу супроць компартыі.

22242 калгасы на Украіне

ХАРКАЎ, 17-2. На Украіне палічваецца 22242 колгасаў. Колгасы аграмаджана 2233000 гаспадарак, дзе аграмаджана 40 проц. усёго зямельнага абшару сялянскага землярарыстаньня. Паводле вестак на 10 лютага рабочае жыццё ў колгасах аграмаджана толькі на 62,2 проц.

Месячнік лесазагатовак правальваецца

Заданьне па вывазу лесамагар'ялаў і дроў за першую дэкаду ня выканана Вузьдзенская кантора Лесбелу спадзяецца на Нёман і вузкакалейку.—Самахвалавіцкія арганізацыі злучыцца бязьдзейнічаюць

РАШАЮЧЫ ТЫДЗЕНЬ

Прав 8 дзён па БССР заканчваецца месячнік па загатоўцы і па вывазу лесамагар'ялаў і дроў, але на сёньнешні дзень прыходзіцца сыгналізаваць аб тым, што шмат на якіх вучастках загатоўка і асабліва вываз лесу правальваецца. што ў шмат якіх мясцох кулацкія гаспадаркі на сёньнешні дзень ня прыцягнуты ў абавязковым парадку да гужавінашчы.

Аршанскі лесвучастак Магілёўскага лесараёну паведамляе, што праца па вывазы лесамагар'ялаў і дроў за апошні час прыходзіць зусім слаба і нават прыпынілася.

Па Копыскаму раёну ў студзені месяцы працавала на вывазы лесу 600 падвод, а за апошні час працуе толькі 100 падвод. А падвод з кулацкіх гаспадарак на гэтым вучастку ніводнай няма.

Прыблізна такое-ж становішча наглядаецца і па астатніх раёнах.

Плянны па правядзеньню месячніка былі сваёчасова даведзены да кожнага сельсавету, а мясцамі даведзены нават да асобных гаспадарак, але канкрэтнага ў ажыццяўленьні гэтых плянаў сельсаветамі нічога ня зроблена.

З прызначаных на вучасткі Аршанскага лесвучастку 700 кулацкіх падвод, на 10-е лютага працавала толькі 40.

Шмат якія сельсаветы ня ўцямілі ролю месячніка лесазагатовак. Наряды для кулакоў ляжаць пад сукном у сельсаветах.

Замест патрэбных 4000 падвод на 10 лютага працавала толькі 550 падвод, значная колькасць якіх з Смаленскай акругі.

7-га лютага вучасткам складзен дагавор з Аршанскім акрколгасасюзам аб вывазе 25 тысяч кубамэтраў лесамагар'ялаў і дроў, але на сёньнешні дзень колгасы не прыступілі да канкрэтнага выкананьня дагавору. Сельсаветы часта адбярваюцца абцяжканымі, а практычнай дапамогі не аказваюць.

У выніку такой работы заданьне за першую дэкаду лютага ня выканана. Замест намечанага на пляну вывазу 15000 кубамэтраў лесамагар'ялаў і

4000 кубамэтраў дроў вывезена ўсяго толькі 3179 кубамэтраў лесамагар'ялаў і 1600 куб. дроў.

Чэрвенскі лесараён паведамляе, што да гэтага часу РВК не ўдзяляюць ніякай увагі лесазагатоўкам. РВК ня выслаў ніводнай ударнай брыгады.

Брыгады, якія выехалі для правядзеньня работы па калектывізацыі і падрыхтоўкі да вясновай пасаўкампаніі, ніякага ўдзелу па дапамозе ў вывазу лесу ня прымаюць.

Месячнік лесазагатовак у Самахвалаўскім раёне праходзіць зусім незадавальняюча. Дырэктывы РВК аб усямернай дапамозе ў правядзеньні месячніку сельсаветамі ня выконваюцца.

Кулацкія гаспадаркі па Вузьдзенскаму лесараёну да гужавінашчы прыцягваюцца дрэнна.

Зараз вучастак прыступіў да праверкі выкананьня кулакамі заданьняў па вывазу лесу. Пры праверцы складзена 11 актаў аб невыкананьні кулакамі заданьня, але па апошніх ніякага спагнаньня да кулакоў покуль што ня прынялі.

Колгасы ў многіх мясцох Вузьдзенскага раёну адмаўляюцца ад удзелу ў вывазе лесамагар'ялаў і дроў.

У свой час ЦК комсамолу была вынесена пастанова аб мобілізацыі каля 15 тысяч комсамольцаў на лесазагатоўкі, але шмат якія райкомы нядбайна аднесліся да гэтай справы.

Комсамольцы, мобілізаваныя на лесазагатоўкі, часта, прапрацаваўшы некалькі дзён, кідалі работу.

Напрыклад, Вузьдзенскі РК ЛКСМБ былі мобілізаваны 50 комсамольцаў, але на працу зьявілася толькі невялікая колькасць комсамольцаў, яны прапрацавалі толькі два дні.

З сёньняшняга дня застаўся адзін тыдзень да сканчэньня месячніку па лесазагатоўках. Гэты тыдзень павінен зьявіцца рашаючым у справе 100 проц. выкананьня вывазу лесамагар'ялаў і дроў.

Павольнасьць партыйна-комсамольскіх, савецкіх і грамадзкіх арганізацыяў на мясцох павінна быць зьнішчана.

Будаўніцтва патрэбна сваёчасова забясьпечыць лесамагар'ялам.

Дырэктывы дадзены і прышыты да справы Месячнік лесазагатовак правалены (Па тэлефону ад нашага юнселькора)


Міханавіцкі 5-ты вучастак Лесбелу аб'яднае увесь Самахвалавіцкі і частку Сьмілавіцкага раёну. Месячнік лесазагатовак па раёну правален, за што ў першую чаргу адказнасьць кладзецца на Самахвалавіцкі РВК і райком комсамолу. Райком увесь час пачываў на "лавах". Даў заданьне ячэйкам вылучыць комсамольцаў на лесазагатоўкі, але ня ўбачыў таго, што 50 КОМСАМОЛЬЦАЎ У ПЕРШЫ-Ж ДЗЕНЬ ПАРАНІЎШЫ РУКІ ЎЦЯКЛІ З ЛЕСУ.

Па прыкладу РК комсамолу і РВК таксама абмежаваны пасылкай дырэктыў сельсаветам. Дзякуючы гэтаму з 270 кулацкіх коняў працуе ў лесе 5-6 ды і гэтыя з аднаго толькі Дубянскага сельсавету, астатнія сельсаветы НІЧОГА НЕ ЗРАБІЛІ каб прымусіць кулака працаваць па вывазы лесу.

На просьбы прадстаўнікоў Лесбелу аб дапамозе ў вярбоўцы рабочай сілы на лесазагатоўкі сельсаветы бюрократычна адпісваюцца: "З ПРЫЧЫНЫ КОЛЭКТЫВІЗАЦЫІ РАБОЧАЙ СІЛЫ НЯМА" (Вузьдзенскі Дудзінскі, Зайкаўскі і інш.

сельсаветы). Дырэктывы РВК і інш. арганізацыяў сельсаветы падшылі да справы. СТВАРАЕЦЦА ПАГРОЗА ЗРЫВУ ЛЕСАЗАГАТОВАК. Так, на 10 лютага загатоўлена бровень—600 куб. мэтр., шпал—763 куб. мэтр. экспортнага лесу—217, стойкі для шахт—140 і дроў—912 куб. мэтр., што складае 65 проц. заданьня па раёну. Па вывазы справа абстаіць яшчэ горш, заданьне выканана толькі на 38 проц. Колгасы таксама не дапамагаюць лесазагатоўкам. Толькі адзін колгас "Перамога" даў рабочых на лесазагатоўкі. Сваіго лесу колгасы таксама ня вывозяць. З адпущаных 6 тысяч куб. мэтр. лесамагар'ялаў для савгасаў ДА ГЭТАГА ЧАСУ НЯ ВЫВЕЗЕНА.

К таму-ж у лесе прыходзіцца працаваць па 12 гадзін у дзень, што таксама спрыяе бегству з работ. Факты гавораць аб тым, што трэба біць трывогу. Трэба тэрмінова разбудзіць САМАХВАЛАВІЦКІЯ ОРГАЊІЗАЦЫІ, А КАГО СЬЛЕДІ ПРЫЦЯГНУЎ ДА АДКАЗНАСЬЦІ ЗА ЗРЫЎ ЛЕСАЗАГАТОВАК. П. КАМЕННЫ.



Згодзен, зацьварджаю, а дапамогі не чакайце!

Тут патакаюць кулаку

Горнаўскі сельсавет зьяўляецца адным з лясных сельсаветаў у Стрэшынскім раёне. Затое і праці, праведзенай у пачатку зімы, было шмат. Як вынік гэтага праца па рубцы лесу прайшла вельмі добра і была скончана шмат раней, чым прадбачылі. Але дрэнна абстаіць справа з вывазкам лесу. У гэтым напрамку тэмпы сапраўды чарапашныя. Ніякай падрыхтоўчай да вывазкі працы праведзена ня было. Хто як хапеў, так і вазіў. Гэта

было па руку кулакам. Кулак Церах са сваім сынам арудаваў, гаворачы: «Вазецо, вазецо, але якая вам ад гэтага карысьць. Грошы будучы атрымаць ня вы, а колгас. Табак і цукар убачыце, як свабодна». Церах, бачачы, што яму прыдзецца ехаць у лес, прадаў каня і зброю. Кулак Лагутва, маючы трое коняў, таксама ня вывез ніводнага палена. З комсамольцаў, у якіх ёсьць копі, ніхто ня выехаў у лес. Чачотка.

„Утро вечера мудренее“

Вось дэвіз Вузьдзенскага вучастку Лесбелу

Вузьдзенскі раён па лесазагатоўках ахоплівае ўсю заходнюю частку Менскай акругі. Некаторыя раёны: Койданаўскі, Пухавіцкі, Сьмілаўскі, Слуцкі і Бабруйскі абслугоўваюцца Уздою часткова. Вузьдзенскі, Копыльскі, Грэскі, Стара-Дароскі, Самахвалаўскі раёны абслугоўваюцца Вузьдзенскім вучасткам Лесбелу поўнасьцю. На ўвесь гэты вучастак Менскай акругі па пляну дадзена загатоўкі і вываз 600 тысяч кубамэтраў лесамагар'ялаў. Каб выканаць гэтае заданьне, трэба каб кожны дзень працавала 12 тысяч падвод. Але па падліках кожны дзень працуе 3 тысячы.

Загядчык Вузьдзенскага вучастку т. Брант запэўнівае, што да канца году пляны будучы выкананы на ўсе 100 проц. Для гэтага маюцца тыя падставы, што сьлёта прайдзе лесу вадзяным шляхам (па Нёмну) 50—60 тысяч куб. мэтр. і па вузкакалейцы (пракладаньне якое з Негарэлага ў Магілёна амаль што закончана) мяркуецца прапусьціць таксама ня менш 50—60 тысяч куб. мэтр. Вось прычыны дзякуючы якім Вузьдзенскі вучастак Лесбелу ня вельмі баіцца, што месячнік лесазагатовак прашоў ня зусім добра. Возьмем напрыклад 4-ты вучастак Вузьдзенскай канторы, што знаходзіцца ў вёсцы Зенькавічы. Зенькаўскі вучастак ахоплівае 10 сельсаветаў, каб гэты вучастак здолеў выканаць сваё заданьне, патрэбна кожны дзень даць 2400

Сельсавет злучыцца бязьдзейнічае

У Слаўнаўскім сельсавете, Талочынскага раёну маецца 15 кулацкіх гаспадарак. Згодна інструкцыі Наркампрацы аб гужавінашчы па вывазы кулакамі дроў яны к 10 лютага павінны вывезці 510 кубамэтраў дроў а між тым гэтымі кулакамі вывезена толькі 40 кубамэтраў дроў, што складае 12,75 патрэбнай колькасці. Некаторыя нават зусім ня воззяць. Што робіць сельсавет? Ён сыпіць і ніякіх захадаў супроць кулакоў ня прымае. Залётны.

Згядчык Вузьдзенскага вучастку т. Брант запэўнівае, што да канца году пляны будучы выкананы на ўсе 100 проц. Для гэтага маюцца тыя падставы, што сьлёта прайдзе лесу вадзяным шляхам (па Нёмну) 50—60 тысяч куб. мэтр. і па вузкакалейцы (пракладаньне якое з Негарэлага ў Магілёна амаль што закончана) мяркуецца прапусьціць таксама ня менш 50—60 тысяч куб. мэтр. Вось прычыны дзякуючы якім Вузьдзенскі вучастак Лесбелу ня вельмі баіцца, што месячнік лесазагатовак прашоў ня зусім добра. Возьмем напрыклад 4-ты вучастак Вузьдзенскай канторы, што знаходзіцца ў вёсцы Зенькавічы. Зенькаўскі вучастак ахоплівае 10 сельсаветаў, каб гэты вучастак здолеў выканаць сваё заданьне, патрэбна кожны дзень даць 2400

„РК ЛКСМБ КОМСТАТУЕ: МОБІЛІЗАЦЫЯ КОМСАМОЛЬЦАЎ НА ЛЕСАЗАГАТОВАЊКІ НЕКАТОРЫМІ ЯЧЭЙКАМІ ПРАВЕДЗЕНА ЗУСІМ СЛАБА. ЯЧЭЙКАМ МАГІЛЬНЯНСКАЙ, БАЛЬШАВІК, ЛОШАНСКАЙ, СТАЛЬБОЎСКАЙ — ВЫНЕСЬЦІ ВЫМОВУ. СТУДЭНТАМ: (ЯКІЯ ПРЫЕХАЛІ НА КАНІКУЛЫ, МАБЫЦЬ ДЛЯ ТАГО, КАБ ТОЛЬКІ ПАГАСЬЦІЦА) СУЛЕРУ, МАРОЗУ, ШАТЫКУ, ПАНАЕЦКАМУ ЗА НЯПРЫСЫЛКУ СВАЕЧАСОВА ВЕСТАК ПА ЛЕСАЗАГАТОВАЊКАХ ПАСТАВІЦЬ НА ВІДІ ПАВЕДАМІЦЬ АДПАВЕДНЫЯ ЎСТАНОВЫ.

(Пракакол № 3, 1-П—30 г.). Таксама наглядаюцца нядбайныя адносіны да комсамольскай мобілізацыі з боку Лесбелу, што выявілася ў адсутнасьці належнай падрыхтоўкі Лесбелу. Лесарубы забясьпечаны піламі, тапарамі, а таксама і харчавымі прадуктамі. Грэскі РВК дадумаўся заняцца моднымі справамі. Пры раэймчастцы склалі клясава-падборачную камісію. Па праграме гэтай камісіі меў права вазіць лес толькі той, хто плаціць падатку ня больш як 17 руб. А цікава ведаць, што робіць кулацкі элемент?

Шмат рабочых захварэла ад таго, што п'юць балотную ваду. Перагатоўваць ваду няма чайнікаў, а калі ёсьць, дык некармыстоўваюцца. У Лошыцы (3-ці вучастак Вузьдзенскай канторы) 15 чайнікаў больш як тыдзень валялася ў канторы пад ложкам.

Вынікі з гэтага павінна зрабіць ЦЭНТРАЛЬНАЕ КІРАЎНІЦТВА ЛЕСБЕЛУ. МЫ ТОЛЬКІ НАПОМНІМ, ШТО ВУЗЬДЗЕНСКАМУ ВУЧАСТКУ ЛЕСБЕЛУ НЯ ТРЭБА СПАДЗЯВАЦА „НА ЗАЎТРА“. А СКАРЫСТАЦЬ УСЕ МАГЧЫМАСЬЦІ ДЛЯ ТАГО, КАБ ЗАРАЗ-ЖА ЎЗЯЦЦА ЗА ЎДАРНУЮ РАБОТУ. УМОВЫ ДЛЯ ГЭТАГА ЁСЬЦЬ. ВАРАНЕЦКІ М.

Кулакі скарысталі бязьдзейнасьць комсамольцаў

У Сакалішчанскім сельсавете, Расонскага раёну (Полаччына) яшчэ зусім мала працы праведзена па лесазагатоўках. На лесазагатоўкі выехала меншая частка насельніцтва. Кулакі зусім ня едуць. Сакалішчанская комсамольская ячэйка гэтым пытаньнем зусім не займалася. Комсамольцы ня ведаюць аб значэньні лесазагатовак. Звон.

1-я ўсебеларуская выстаўка сельскай гаспадаркі і прамысловасьці

(Працяг, пач. гл. у № 39)

Якія аддзелы будуць на выстаўцы

Сельска-гаспадарчы сэктар прадстаўляецца 10-аддзеламі. Абагулены сэктар (савгасы, колгасы, вытворчыя аб'яднаньні), зямляўпарадкаваньне і сельскае будаўніцтва, навукова-дасьледчы, мэлярацыі і культуры балот, расьлінагадоўлі, жывёлагадоўлі і вэтэрынарыі, мэханізацыі і электрыфікацыі, лясной гаспадаркі, рыбнай г-кі, быт і праца ў с-г.

Першыя 3 аддзелы будуць зьмешчаны ў галоўным павільёне, аддзел мэлярацыі і культуры балот мае асобны павільён; расьлінагадоўля зойме 4 павільёны і апрача таго для расьлінагадоўлі пабудован вьгэтаныйны домік на 1000 сасудзін. Жывыя экспанаты па жывёлагадоўлі зьмяшчаюцца ў 12 пав. лёгкага тыпу. Прадугледжана ў адным з жывёльных двароў правесці мэханізацыю і электрыфікацыю ўсіх працэсаў працы. Рыбная гаспадарка мае свой асобны павільён і сажалкі якія недалёка знаходзяцца ад тэрыторыі выстаўкі. Аддзел мэханізацыі разьмешчаны ў цагляным будынку, які застанецца і

на далей для Навукова-Дасьледчага Інстытуту. Лясная гаспадарка зьмяшчаецца ў асобным павільёне ў дэдролёгічным парку, які знаходзіцца ў непасрэднай блізкасьці да тэрыторыі выстаўкі.

Аддзел прамысловасьці разьмяшчаецца ў 5 павільёнах і прадстаўляе прамысловасьць рэспубліканскую, мясцовую і самагужую.

ШТО ПАКАЖА АБАГУЛЕННЫ СЭКТАР

Савгасы прадставяць у дыяграмах і картаграмах іх рост, выявляюць ролю савгасаў у сацыялістычнай перабудове вёскі і дапамогу акаляючаму сялянству. У жывых і натуральных экспанатах палыводства, садоўніцтва, гародніцтва і інш. будзе прадстаўлена ўся гаспадарка савгасаў, а таксама і прамысловасьць.

рабьба ў вёсцы, ліквідацыя кулацтва, як клясы і замена яго вытворчасьці вытворчасцю абагуленага сэктару.

Вытворчы с.-г. коопэраваньне будзе прадстаўлена за рэвалюцыйны час. У гэтым павільёне будзе паказана роля вытворчага коопэраваньня ў галіне дапамогі бядняцка-серадняцкім масам вёскі і ўзьдзейнічаньне на калектывізацыю вёскі.

Абагулены сэктар на Першай Усебеларускай Выстаўцы зойме ня менш 80 проц. усіх экспанатаў.

ШТО ПАКАЖА ЗЕМЛЯЎПАРАДКАВАНЬНЕ І С.-Г. БУДАЎНІЦТВА?

Зямляўпарадкаваньне прадэманструе адмоўныя бакі хутарскага і пераспаднага зямлякарэстаньня, пакажа суцэснае зямлякарэстаньне колгасаў і бліжэйшую перспектыву. У гэтым аддзеле будзе паказана ня толькі арганізацыя тэрыторыі, а перавага колгасу перад дробнай гаспадаркай і вясковай пераспаднасьцю. На выстаўцы чакаецца дэманстрацыя зямляўпарадкаваньня аграіндустрыяльных камбінатаў: Ляднянона-Дубровенскага і Рагачоўскага-Жлобінонага. С.-г. будаўніцтва пакажа перавагу агнятрывалага будаўніцтва перад драўляным і дасць прыклады як скарыстаць для агнятрывалага будаўніцтва сыравіну, маючыся ў непасрэднай блізкасьці каля сьлі-б гліну, вырабы чарапіцы і інш. Кіпрынец Н.

(Працяг будзе).

Комсамол павінен быць у першых шэрагах будаўнікоў соцыялізму!

3 прамовы загадчыка аддзелу культуры і прапаганды ЦК КП(б)Б тав. Сянкевіча

Дазвольце мне ад імя ЦК Компартыі Беларусі вітаць усебеларускі зьлёт ЛК і пажадаць паспяховай работы.

Комсамол у нашым соцыялістычным будаўніцтве заўсёды выяўляў і зьяўляецца лепшым застрэльшчыкам, лепшым ініцыятарам у цэлым шэрагу нашых пачынаньняў, у цэлым шэрагу работ нашага соцыялістычнага будаўніцтва.

Пытаньні соцыялістычнага спарторніцтва, пытаньні цэлага шэрагу іншых галін нашай працы заўсёды знаходзілі комсамол у першых шэрагах, сваім энтузіязмам, сваёй гарачай маладой бадзёрскасьцю ён запалляў шэрагі пролетарыяту, лепшых шэрагі бядняцка-серадняцкіх мас сялянства і разам з імі дапамагаў партыі ў правядзеньні асноўных задач соцыялістычнага будаўніцтва.

Быць лепшымі памочнікамі партыі

„Лёгкай кавалерыя“ на сёньнешнім этапе нашага будаўніцтва, калі мы прыступілі да рашучага выкарчоваўня капіталістычных элемэнтаў у горадзе і на вёсцы, калі мы паставілі перад сабой задачу ліквідацыі кулацтва, як клясы, набылае асабліва важнае значэньне.

Калі мы возьмем задачу соцыялістычнай рэканструкцыі вёскі, калі мы сёньня ставім перад сабой задачу суцэльнай калектывізацыі Беларусі, як усёй рэспублікі, калі мы ставім задачу ліквідацыі кулацтва, як клясы, у гэты момант ваша работа, вашы налёты на нашы ўстановы цэнтральных, акруговых, якія павінны кіраваць гэтай соцыялістычнай рэканструкцыяй, у значнай меры могуць дапамагчы нашай партыі паставіць нашу работу на сталыя раўкі, каб нашае кіраўніцтва не адсталала ў тых тэмпах, якія мы назіраем у рэчаіснасьці.

Удар па бюрократызму і закасьцянеласьці

Учора Бюро ЦК КП(б)Б заслухала даклад аб ходзе калектывізацыі вёскі. Што мы зналі? Што цэлы шэраг нашых цэнтральных, акруговых устаноў несвачасова распрацавалі плян, несвачасова гэты плян быў пасланы туды, куды трэба. Яны ў цэлым шэрагу галін працы застаюцца бюрократызмымі, закасьцянелымі ўсё ановымі і далёка адстаюць ад тэмпаў вышэйшых. І тут задача „ЛК“ дапамагчы партыі падагнаць тых людзей, якія сядзяць у сваіх габінэтах, каб яны хутчэй перабудавалі сваю працу, каб ішлі ў ногу, на чале, уперадзе таго вялізарнага руху калектывізацыі па соцыялістычнай перабудове вёскі, які мы сёньня бачым у нашай Савецкай Беларусі. „Лёгкай кавалерыя“ — гэта адзін з лепшых дапаможнікаў нашай партыі, адна з лепшых прыёмаў у вялізарнай рабоце па разгортваньню пролетарскай самакрытыкі.

Наносіць першым удар па душыцелях самакрытыкі

Мы, таварышы, у цэлым шэрагу нашых організацый, акруговых організацый і па лініі партыі і па лініі комсамолу мелі прыклады заціску, душыцеля самакрытыкі. Тут „ЛК“ павінна быць на варце, першым застрэльшчыкам, яна павінна нанесці першы удар па контр-рэвалюцыйных самакрытыкі. Ад разгортваньня самакрытыкі ў

значнай ступені залежыць далейшы тэмп нашых поспехаў па соц. рэканструкцыі нашай гаспадаркі.

ЗА ЛІНІЮ ПАРТЫІ НА ЧАЛЕ АКТУАЛЬНЕЙШЫХ ЗАДАЧ

Тое самае адносіцца да нашай прамысловасьці. Калі мы возьмем пытаньне промфінплану, якое рубам стаіць перад рабочай клясай, якое стаіць перад профсаюзамі, перад гасп. організацыямі, якое павінна быць самым шырачайшым чынам папулярызавана сярод про-

с-саветы папалі сапраўдныя працаўнікі пролетарскай дыктатуры, рабочыя, батрацкія, бядняцкія масы вёскі, каб не дапусьціць у с-саветы ў органы дыктатуры пролетарыяту кулакоў і падкулачнікаў.

ПЕРАБУДАВАЦА ДЛЯ БА-ЯВЫХ ЗАДАЧ

„ЛК“ толькі тады выпайніць сваю задачу, калі яна будзе бадзёрай, маладой масавай організацыяй, якая не апрацеца ў форму, якая б магла тармазіць іх работу, калі яна



Гутарка дэлегатаў зьлёту з прадстаўніком ЦК УсеКП(б) і ЦК УсеЛКСМ тав. Сайкіным

летарскіх мас, даведзена да кожнага рабочага, да кожнага цэху. Пытаньне промфінплану ў „ЛК“ павінна займаць сваё месца. „Лёгкай кавалерыя“ павінна падганяць тых бюрократаў, тых чыноўнікаў, якія не даюць магчымасьці сваёчасова ўцягнуць рабочую масу, кожнага пролетарыя ў соцыялістычнае спарторніцтва.

У пытаньнях плянавага будаўніцтва нашых колгасаў „ЛК“ павінна адгрываць вялізарную ролю. Задача кожнага камуністага, кожнага комсамольца стаіць на чале соцыялістычнага спарторніцтва. Паставіць пад абстрэл пад гурганьні агонь тых комсамольцаў, якія стаяць паза соцспарторніцтвам. Мы сёньня ставім задачу па соцрэканструкцыі вёскі, задачу — буйнай гаспадаркай замяніць індывідуальную дробную гаспадарку, выраваць з каранем кулацкую гаспадарку павінны праводзіць такім чынам, каб прадукцыйнасьць нашай с-г ня толькі не панізілася, а была значна большая. Усё гэта залежыць ад таго, як перанясём мы прынцыпы і мэты соцспарторніцтва нашых фабрык і заводаў у нашы колгасы, у нашы с-саветы.

САВЕТЫ — ТВАРАМ ДА КОЛГАСАЎ

Мы сёньня стаім напярэдадні справядлівай кампаніі с-саветаў і перавыбару ў раёнах суцэльнай калектывізацыі, дзе яны не адпавядаюць сваёму вызначэньню. Мы сёньня павінны даць рашучы адпор тым тэндэнцыям, што іры суцэльнай калектывізацыі не патрэбны саветы, што трэба ліквідаваць саветы, ці некаторыя функцыі саветаў. Гэтай контр-рэвалюцыйнай тэндэнцыі трэба даць рашучы адпор на сёньнешнім этапе абвостранай клясавай барацьбы, на сёньнешнім этапе, калі кулацтва выступае супроць нас ва ўсеаружжы.

Задача комсамолу, задача „ЛК“ на даным этапе работы, быць на чэку, дапамагаць партыі, каб у

будзе ня цяжкай „кавалерыяй“, а сапраўды будзе „лёгкай кавалерыяй“, ня звязанай ніякімі організацыйнымі статутамі і калі будзе масава ўцягненьне найбольш шырокіх мас моладзі з рабочых і батрацка-бядняцкіх мас вёскі.

Ад імя ЦК КП(б)Б я пажадаю сёньнешнему зьлёту насьпяховай работы і спадзяюся, што мы выпрацуем такія формы работы, дамо новую закалку, новы энтузіязм для вялізарнай работы, якая перад намі стаіць асабліва на сёньнешнім этапе, калі ў вёсцы праходзіць вялізарная рэволюцыя, калі мы ліквідуем кулацтва, як клясу, калі мы індывідуальныя гаспадаркі пераводзім у буйную калектывічную гаспадарку, калі мы імкнемся падвесьці пад гэтую с-гасп. новую базу, машынную базу. — У ГЭТАЙ РАБОЦЕ „ЛЁГКАЯ КАВАЛЕРЫЯ“ ЗЬЯЎЛЯЕЦЦА НАЙЛЕПШЫМ І ПА-ВІННА БЫЦЬ НАЙЛЕПШЫМ ДАПАМОЖНИКАМ НАШАЙ ПАРТЫІ ЗА СОЦРЭКАНСТРУКЦЫЮ ЎСЯЕ НАШАЕ ГАСПАДАРКІ.

Баявы агляд сіл пролетарыяту

Беспрацоўе ў капіталістычных краінах зараз прыняло такія шырокія памеры, што ў шмат гарадох армія беспрацоўных стала ўжо перавышаць у два разы, калі ня ў тры разы ў параўнаньні з колькасьцю працуючых. БЕСПРАЦОЎНЫЯ КІНУТЫ НА ГОЛАД, ХОЛАД І НА ВЫМІРАНЬНЕ.

Міжнародны капіталізм імкнецца „ўціхамірыць“ гэтыя пролетарскія масы, выкінуўшы з вытворчасці і пазбаўленыя ўсялякага падтрыманьня, сьвінцом і гумавамі палкамі. У адной толькі НЯМЭЧЧЫНЕ ШТОДЗЕННА ВЫКІДВАЦА НА ВУЛІЦЫ ТЫСЯЧЫ РАБОЧЫХ.

Буржуазія праводзіць масавыя арышты сярод беспрацоўных, зрывае іх „галодныя паходы“ і рэвалюцыйныя дэманстрацыі. ПЕРАПОЎНЭНЫ ТУРМЫ БЕСПРАЦОЎНЫМІ ПРОЛЕТАРАМІ Ў ЧЭХА-СЛАВАКІІ, ПОЛЬШЧЫ, АЎСТРЫІ, не гаворачы ўжо аб амерыканскіх краінах. Усё гэта відавочна сведчыць аб тэй вялізарнай ролі, якую рэвалюцыйны атрад беспрацоўных адгрывае ў агульным наступленьні пролетарыяту супроць капіталістычнай дыктатуры.

Рэвалюцыйная хваля, якая ўзнялася ў шэрагу капіталістычных краін і непазьбежнае далейшае абвострэньне клясавых баўў паміж працай і капіталам, патрабуюць ня толькі пашырэння стыхійнага руху беспрацоўных, але і органи-

Ударна ліквідуюць прарывы

Вельмі дрэнна абстаіць справа па падрыхтоўцы да сяўбы ў вёсцы Васілевічы (Гомельшчына). У колгасе, які арганізаваўся ў гэтай вёсцы, замест 2.500 пудоў насення абагулена ўсяго 100. Абагулены сельска-гаспадарчы інвэнтар знаходзіцца ў беспарадку. Зернаачышчальны пункт не працуе. Толькі па ініцыятыве партыйнай і комсамоль-

скай ячэек, трактарных курсаў, а таксама і прадстаўнікоў Агрукому на агульным сходзе трактарыстых лясной і хамічнай школы курсанты і вучні абвясцілі сябе мобілізаванымі і ударнымі па падрыхтоўцы да веснавой кампаніі. Прыняты тэрміновыя меры па падрыхтоўцы да веснавой сяўбы.

Трактарысты.

„НЕДЗЕ ПРАПАЛІ“...

Справадзтва па райкомах комсамолу яшчэ да гэтага часу пастаўлена дрэнна. Цяжка наведзіць якую-небудзь даведку ці адшукаць пэўны дакумант. Усе справы знаходзяцца ў бязлаберным становішчы, парасіданы па сталах, шафах і падлозе.

Возьмем і прыкладу Фрунзэўскі і Каотрычкіўскі райком. Тут, калі прыдзецца атрымаць ад райкома якую даведку ці наведзіць справу, трэба досьці многа пахадзіць. Напрыклад, некаторыя комсамольцы ня могуць атрымаць саброеўскія білеты яшчэ да гэтага часу нягледзячы на тое, што з часу прыёму ў комсамол прашло многа месцаў. З Менскага АК ЛКСМБ білеты на комсамольцўў вылісаны і высланы па райкомах овеа часова, але ў райкоме іх няма — недазе прапалі. Такое самае становішча бывае і з анкетамі. Іх трудна знайсці, прападаюць недазе.

Райкомы комсамолу павінны справядзтва прытасоўваць так, каб няю адвапдала ўсім запатрабаваньням комсамольскай работы.

В. С.

Добрускі фабзавуч — ударны

Нядаўна агульны сход вучняў Добрускай школы ФЗВ папернікаў, заслухаўшы інфармацыю тав. Бобрыкава аб ленынскім закліку ва ударныя брыгады, ухваліў абвясціць увесь фабзавуч ударным.

Лепшая частка беспартыйных фабзавучаў уступіла ў комсамол. — Мы пастараемся прыкласці ўсе сілы і поўнасьцю апраўдаць званьне ударнікаў — так пастанавілі фабзавучы.

Анатолі Гурэвіч.

№-скі стр. полк абвясціў сябе ўдарным па калектывізацыі

На агульным сходзе стара-служылых чырвонаармейцаў, якія ўвогне 1930 г. пойдучу ў доўгатэрміновы водпуск, быў заслуханы даклад аб калектывізацыі. Чырвонаармейцы ўхвалілі на 100 проц. увайсці ў колгасы і ўцягнуць свае сем'і, якія знаходзяцца на вёсках.

Агульны сход чырвонаармейцаў абвясціў сябе ўдарным па колгаснаму будаўніцтву. Чырвонаармейцы пішучы шмат лістоў да хаты, з тым, каб уцягнуць свае гаспадаркі ў колгасы і лепш падрыхтаваць іх да правядзеньня вясенняй пасяўнай кампаніі.

Шмат чырвонаармейцаў ужо залічана ў колгас разам з іхнымі гаспадаркамі, нягледзячы на тое, што працуюць у Чырв. арміі.

Агульны сход ухваліў прасіць урад БССР аб выпуску пазыкі на карысьць колгаснага будаўніцтва.

Некаторыя аддзелы палка працавалі ў падшэфных організацыях і зарабілі 100 руб. на карысьць колгасаў. Для падрыхтоўкі спецыялістых колгаснага будаўніцтва адчыняюцца курсы, дзе будзе на-

вучацца 8 тыс. чырвонаармейцаў. Політэдзель БВО заключыў дагавор з НКЗ БССР.

НКЗ БССР абяцае адпусціць вызначаную суму для гэтага і вылучыць лепшых кіраўнікоў для забяспечаньня гэтых курсаў.

Намаганьнем Чырвонай арміі мы зможам паставіць на належную вышыню калгаснага будаўніцтва ва ўсёй краіне.

Заклікаем №-гі арт. полк стаць паслядоўцамі нашага прыкладу.

ЗАК М. Б.

СТАЛІНЦЫ НАПЕРАДЗЕ

Колгас Імя Сталіна першы з уноў арганізаваных колгасаў Самахваляцкага раёну абагуліў поўнасьцю яравое насенне і мёртвы інвэнтар.

На оёнешні дзень абагулена: 182 плугі, 198 баран, 17 драпакоў, 13 аичнікаў. Ва ўдарным парадку зроблена 126 отанкоў для коняў і 145 для кароў. Адрамантавана для абагуленай жывёлы 36 хлавоў.

П. КАМЕННЫ.

У аўторак 25-га лютага, а 6 гадзіне увечары у памяшканьні ЦК ЛКСМБ

адбудзецца паседжаньне КК ЦК ЛКСМБ Яўка ўсіх членаў КК ЦК абавязкова.

На паседжаньне КК ЦК выклікаюцца па сваіх справах наступныя т. т. Бардаўскі, Вайнштэйн (Матілеў), Навотны, Нэманман, Гайштэйн, Голад Р., Казак і Гузман (Мазыр), Нісенбаум (Бабруйск), Ашаровіч, Кролік, Салавейчык, Кучар, Серафімовіч (Менск), Вяржбіцкі, Ніканчук, Арцыменка, Дзергацова і Гудзіна (Ворша), Башлакова (Гомель). Праезд за свой кошт.

СТАРШЫНЯ КК ЦК ЛКСМБ РЫНДЗІЧ.

Сябры аб'ектыўных прычын, альбо практыкі чарапашых тэмпаў

Профсаюзы бяздзейнічаюць у пытаннях правядзеньня трохмесячніку беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры

Бывае так: сядзяць, пішуць дырэктывы, інструкцыі, часта нават ня дрэнныя. Дырэктыва пройдзе шэраг паштовых штампай, дыстанцый, нарэшце „преблагополучно“ пр'ходзіць у нізы. Там яе напраўляюць, скарачаюць і — „ізвольце“, — апошняе дыстанцыя, калі ласка, прыстасаваць гэтыя самыя дырэктывы і інструкцыі да ўмоў свайго прадпрыемства, альбо ўстановаў. А вось у профарганізацыі Беларусі нават справа з дырэктывай аб правядзеньні трохмесячніку беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры прашла ня зусім гладка. Папершае, сама дырэктыва — дзяляцкая. Чаму яна такая — старшыня культаддзелу ЦСПСБ т. Клімковіч прыкладна так тлумачыць:

— Мне неабходна было сьпяшацца на адно з шматлікіх пасаджаньняў, а таму, бачыце, ён ня меў магчымасьці апрацаваць добра дырэктыву. Але ўсё-ж такі як ведаеце, нават гэта, так сьпешна падрыхтаваная дырэктыва з вялікім спэцыяльным былі накіравана на ЦП саюзаў, там яна і заста-лася.

Нізы—Зямля, ЦСПСБ—Марс

Калі „кавалерыстыя“ зрабілі налёт на профсаюзы, каб правярць, як ідзе праца па трохмесячніку, ім прыйшлося ўбачыць зусім нядобрыя вынікі.

У культаддзеле ЦСПСБ, дзе, здаецца, павінны ведаць ня толькі аб дырэктывах, але і аб працы на мясцох, ні аб чым гэтым ня ведалі. „Кавалерыстыя“ патрэбна было чакаць з паўгадзіны, пакуль там у вораху папер знашлі плян, які быў пасланы ўсім ЦП. „Кавалерыстыя“, нядомая справа, не чакалі-б, але прыйшлося, бо загадчык культаддзелу ня мог нічога сказаць без дырэктывы, таму што гэта справа не абгаварвалася на прэзыдыюме ЦСПСБ. Плян-жа склаў, як ведаеце, „спяшаючыся на пасаджаньне“ Клімковіч. З нізоў тасамна ні гу-гу, так сказаць, нізы—Зямля, ЦСПСБ—Марс, алзін пра аднаго ня ведаюць. У ЦП саюзу ня лепш.

У ЦП мэталістых зусім згубілі дырэктыву. У ЦП Мэдсанпрацы ськратар нічога ня мог адказаць наконіт трохмесячніку, таму што нядаўна пачаў працаваць, а іншыя і тым болей ня ведалі. У ЦП савгандальслужачых кіраўніцтва трохмесячнікам ляжыць на культаддзеле, але таму што загадчык культаддзелу ня было, ніхто нічога ня мог адказаць; старшыня саюзу аб дырэктыве таксама нічога ня ведае, бо на прэзыдыюме аб гэтым не гаварылі. У ЦП Пролетстуду колькі ні стараліся, а знайсці плян, прыланы ЦСПСБ, ня знашлі, бо старшыня культкамісіі ня прысутнічаў. У некалькіх саюзах (чыгуначнікаў і хэмікаў) трохмесячнікам кіруюць старшыні саюзаў, ніякіх троек, альбо камісіі няма. А саюз бязбожнікаў і „Прач няпісьменнасць“, якія асабліва павінны былі разгарнуць сваю працу, нічо-

га не зрабілі, бо, бачыце, студэнты ўсё разьехаліся на зімовыя вакацыі. МЦРК аб трохмесячніку амаль што ня ведае. Мімаволі нека само сабою ўзьнікае пытаньне—чым тлумачыцца такое дрэннае становішча з кіраўніцтвам?

„Об'ектыўныя прычыны“

А тым, што „патрэбна, нарэшце лічыцца з аб'ектыўнымі прычынамі“, як кажуць „ворагі“ гэтых самых аб'ектыўных прычын—кіраўнікі профруху. Напрыклад, Клімковіч і Галкін у адзім голас заяўляюць:



Чым кормяць гледача

— Трэба прызнацца—у нядобры час абвясцілі трохмесячнік. Тут табе коллектывізацыя, вясновая сяўба, промфінплян і яшчэ—трохмесячнік! ЦК бярэ людзей, саюзы бяруць, гарсавет бярэ, усё бяруць і ў выніку—ў саюзах няма працаўнікоў“.

„З аднаго вала сем скур драць нельга“—гаворыць Галкін, а Клімковіч дадае: „Неабдумнае нельга абхапіць“.

— Няма фізычнай магчымасьці справіцца з працай“—гаворыць тав. Некрашэвіч.

— У нас крызіс у людзях, патрэбна адкласыці трохмесячнік—гавораць іншыя.

Практыкі лянiзых тэмпаў

І вось „вораг“ аб'ектыўных прычын тав. Галкін, гэты тэарэтык і практык дзед-ўскіх лянiзых тэмпаў „ізрекае“:

— Гаварышы, я таксама, як і ўсе—вораг аб'ектыўных прычын, але на сёньнешні дзень мы павінны лічыцца з ім. Я лічу, што ў сучасны момант у нас галоўнае—коллектывізацыя, вясновая сяўба, а таму і партыя дзеля гэтых задач часткова ахвяроўвае іншымі кампаніямі, як напрыклад, промфінплянам. І вось, трохмесячнік таксама ёсьць ахвяра нашай работы. Я лічу, што тры месяцы патрэбна

даць толькі для раскачкі (вось яны бальшавіцкія тэмпы Ц. В.), а потым працягнуць трохмесячнік яшчэ на тры месяцы і толькі тады мы будзем мець такія-сякія станоўчыя вынікі“.

І профарганы, як мы бачым па іх справах, праводзяць на практыцы гэтыя „ізречэньня“, яны моцна трымаюцца гэтага погляду. Трэба раскачацца! Ня іх справа, што трохмесячнік ідзе ўжо другі месяц. Ня іх справа, што яшчэ канкрэтнага эфэctu працы няма. Ім дайце... час для раскачкі.

Возьмем быка за роги

Але даволі „агульных“ слоў.

чыць працаваць па-новаму, пашыраць агульны і політычны даягляд. Ці служыць кіно гэтым задачам? Мы бачым на сваіх экранах шэраг шкодных карцін „Храмы барын“, „Вясёлая канарка“, „Бдзючат шукаюць начнага прытулку“, „Зялёны завулак“, „Вінаваты“, „Мёртвая пяля“, „Рэўнасць“—усе гэтыя карціны паказваюць беспрабудае п'янства, князю-распусьнікаў, жыцьцё вясёлага зьявакі,—гулякі якога-небудзь гэрцага, начныя кабакі, любоўныя прыгоды. Усе гэтыя карціны гавораць аб адным і тым-жа. Усе гэтыя карціны смакуюцца мяшчанамі. Усе яны гавораць аб паўголых жанчынах, пошласьці—распусьце. Чаму вучаць гэтыя карціны? Ці не таму, як „добра шумна і весела жыць на шырокую ногу“? І калі такія фільмы завярбоўваюць прыхільнікаў гэтага самага пекнага жыцьця“, яны выконваюць сацыяльны заказ буржуазіі, дэзарганізуюць працоўную моладзь, адцягваюць увагу гледачоў ад агульных задач рабочае класы, ад сацыялістычнага будаўніцтва. Неаднокраць працоўная грамадзкаясьць патрабавала рэволюцыйна-заваяць экраны. Даць сапраўднае жыцьцё сёньняшняга дня, вучыць жыць, працаваць і змагацца. Але ўсе гэтыя патрабаваньні застаюцца на сёньнешні дзень яшчэ „голасам, вопіюшым в пустыне“. Трэхмесячнік не закрануў яшчэ нашыя экраны.

На лепш абстаіць справа з мастацтвам. У нас яшчэ няма добрых малюнкаў аб сапраўдным сацыялістычным будаўніцтве аб перабудове сельскай гаспадаркі, аб сацыялістычным спартортыве і інш. момантах нашага жыцьця.

Профарганізацыі ў правядзеньні трохмесячніку яшчэ моцна прытрымліваюцца старых лянiзых, рабскіх тэмпаў. Часам профкіраўніцтва душыць комсамольскую ініцыятыву. Аб гэтым яскрава гаворыць той факт, калі комсамольскія ячэйкі заводаў „Комунар“, „Энергія“ і „Эльвод“ пашлі ў Культаддзел ЦСПСБ прасіць дакладчыка па трохмесячніку беларускай пролетарскай культуры, яны абяцаюць, але ня прысылаюць. І так два разы зрываўлі мерапрыемствы, намечаныя комсамольскай ячэйкай.

Профіраўніцтва сваімі лянiзымі тэмпамі пагражае зрываць трохмесячніку.

Цішка Верны.

3 фото-апаратам на Менску

Здымак Касоўскага



На здымку: Сабраная ўціль-сыравіна комсамольцамі менскай аб'яднанай профтэхшны.

Нам пішуць

— У Шклове, на фабрыцы „Спартак“ да гэтага часу не праводзіцца зборка жалезнага лому, які валецца на дварэ фабрыкі і ў адзеле цэху. Неабходна скласці брыгаду, якая-б занялася гэтым пытаньнем.

Вольны

У Горках каля акадэмічнай бібліятэкі валецца чатыры старыныя чыгуначныя гарматы, якія іржавеюць. Патрэбна зьвернуць увагу.

Пухавіцкі

* Вучні Жальвінецкай школы, Глускага раёну, збіраюць металевы лом, косці, трап'е і інш. Для гэтай мэты вучні наладжваюць спецыяльныя паходы па вёсках.

ЦАРЫК.

Курсы па падрыхтоўцы рабочых у ВНУ у Гомелі арганізаваны. Падобраны педагогічны склад. Слухачы зьясьпячаны падручнікамі. Ёсьць пастаінова АК КП(б)Б, згодна якое слухачы павінны аслабляцца ад грамадзкіх нагузак, але-ж ячэйкі гэтага ня выконваюць. Слухачам даюць розныя нагузкі, чым і ствараюць такія умовы, што слухачы самі адмаўляюцца ад курсу. Назіраецца адсёў. Трэба п'ярэдзіць тых, хто зрывае пастаінова партыі.

Ківу.

Паведамленьне

Сёньня, а 7-й гадзіне ўвечары ў памяшканьні антавай залі БДУ (Земляробскі завулак) адбудзецца агульны сход колэнтыву АКСМБ БДУ.

Парадак дня: 1. Справаздача Каотрычнаўскага РК АКСМБ. 2. Яна ўсіх комсамольцаў абавязова.

Адказны рэдактар Рэдакцыя

Сёньня—адчынены сход ячэйкі Белдзяржвыдавецтва

Сёньня, а 7-й гадзіне ўвечары, у памяшканьні Дому Пісьменьніка (Савецкая вуліца) адбудзецца адчынены сход ячэйкі Белдзяржвыдавецтва і рэдакцый газет.

На абвестцы дня: 1) Вынікі чысткі ячэйкі (даклад правярбому) і 2) Блгуныя справы.

Бюро ячэйкі БДВ.

Тыраж „Чырвонай Зьмены“ 19.000 экз.

Комсамольцаў у БССР 78.000—выпісвае газету толькі 1/4 частка

1/4 комсамольцаў Беларускай арганізацыі ня выпісваюць, магчыма і ня чытаюць сваю газету „Чырвоную Зьмену“

Па падпісцы на першым месцы ідуць:

Менская акруговая арганізацыя	32 проц.
Мозырская „	30 „
Бабруйская „	27 „

Адстаюць

Полацкая акруговая арганізацыя	25 проц.
Гомельская „	21 „

Ганебна плятуцца ў хвасьце

Аршанская акруговая арганізацыя	17 проц.
Магілёўская „	16 „
Віцебская „	14 „

К-ты, ячэйкі, упаўнаважаныя „Ч. З.“, што Вамі зроблена ў справе павялічэньня падпіскі на цэнтральны орган комсамолу Беларусі—газету „Чырвоная Зьмена“?

У сакавіку тыраж газэты павінен быць 25.000 экз.